

КАЛЕЙДАСКОП МЕРАПРЫЕМСТВАЎ: ЯК ЖЫВЕЦА МАГІЛЁЎСКІМ ПІСЬМЕННІКАМ



Час ад часу чытачу хочацца не толькі знаёміцца з тэкстамі аўтараў, але і зазірнуць за шырму: а чым там займаюцца літаратары, акрамя напісання новых твораў? Такім чынам, чым жа жыло Магілёўскае аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі ў апошнія тыдні?

Напрыклад, наладжвалі міжнародныя сувязі. Так, у МДУ імя А.А.Куляшова прайшла сустрэча з ізраільскім пісьменнікам Яфімам Златкіным. Радзіма пісьменніка – вёска Міхалёва на Магілёўшчыне. Адсюль жа ён чэрпае натхненне: усе героі яго кніг – рэальныя людзі. Апавяданні Яфіма Златкіна – пра знаёмых і родзічаў, пра трагедыю невялікага яўрэйскага мястэчка, якое было разбурана немцамі падчас вайны.

Зрэшты, у МДУ імя А.А.Куляшова прайшло і яшчэ адно важнае мерапрыемства – творчы вечар Уладзіміра Ясева. Паэт не так даўно ўступіў у Саюз пісьменнікаў Беларусі і імкнецца рэгулярна радаваць чытачоў сваёй творчасцю. У аўтарскім выкананні прагучалі вершы са зборнікаў «Паловы дыні» і «Времяворот», а таксама з новых цыклаў вершаў «Пара спатканняў» і «Формы гукаў».

Дзень моладзі магілёўскія аўтары сустрэлі ў поўным узбраенні і дружна рушылі на пляцоўку да кінатэатра «Радзіма», каб зладзіць літаратурны марафон. Прычым у марафоне ўдзельнічалі як вопытныя пісьменнікі, так і студэнты, члены літаратурнага аб'яднання «Натхненне», якое ўзначальвае выкладчык МДУ імя А.А.Куляшова, член савета нашага аддзялення Наталля Міхальчук.

Хапала ў жыцці аддзялення і самай сапраўднай фантастыкі, бо ў неіснуючы дзень, 31 чэрвеня, святкуецца Міжнародны дзень фантастыкі. І магілёўскія фантасты прымудрыліся адзначыць гэтае свята (праўда, на дзень раней): яны сабраліся за круглым сталом для гутарак аб сучаснай фантастычнай літаратуры.

І вядома ж, магілёўскія аўтары не маглі абмінуць сваёй увагай свята «Александрыя збірае сяброў». Творчы дэсант на чале са старшынёй аддзялення Алесем Казекам, у складзе Уладзіміра Ясева, Жанны Усцінавай і Алены Беланожка адправіўся на святочную купальскую пляцоўку – і там адразу загучалі вершы.

Менш вершаванай, але затое камернай і вельмі цёплай атрымалася сустрэча, якая адбылася 8 ліпеня ў абласной бібліятэцы імя Леніна і была прысвечана Дню св. Пятра і Фяўронні – Дню кахання і вернасці. Удзельнікі разбіраліся ў таямніцах доўгага і паспяховага сямейнага жыцця. Разгадаць загадку дапамагалі апавяданні сямейных пар, якія былі ў розныя гады ўдастоены медаля Пятра і Фяўронні. І, вядома, цудоўныя вершы магілёўскай паэткі Вольгі Малянковай-Куляшовай.

І гэта толькі за апошні час, і гэта малая частка з той разнастайнасці мерапрыемстваў, у якіх удзельнічаюць члены Магілёўскага аддзялення СПБ! У рэшце рэшт, магілёўскія літаратары заўсёды рады арганізаваць што-небудзь цікавае. І заўсёды чакаюць сваіх чытачоў з распасцёртымі абдымкамі.

